

Самапашч Самарфотас

Двутыднёвы беларускі папулярна-гаспадарскі часапіс.

№ 19 (72).

Год VI.

Вільня.

25.XI.1937 г.

РЭДАКЦЫЯ:
Вільня, Полацкая
вул. № 9—4.
Рэдактар прыймае
ад гадз. 9 да 11 ран.
АДМІНІСТРАЦЫЯ
Вільня, Завальная
№ 1.

S. O. — S.

Прыклад заразлівы. Зло-
сна съмаяўся блізу цэлы съвет,
калі бальшавікі пачыналі сваю
першую пяцігодку. А сягоны-
ня — па ўсім съвеце сталіся
моднымі чатыры—пяці—дзеся-
цігодкі. Называюць іх толькі
найчасьцей „пляновымі“ гаспа-
даркамі. Амэрыка паміж інш.
„выплянавала“ гэтак нячуваныя
дагэтуль водныя запоры, каб
сабраную сілу выкарыстаць
для здабыцьця сілы электрыч-
най. Саветы раз-за-разам дзі-
вуюць съвет рознымі каналамі:
у маі м-цы сёл. адчынілі новы
128 кілёмэтравы канал, які
злучыў р. Волгу з р. Москвой,
пасъля чаго горад Москва меў-
ся стацца ўнутраным морскім
портам, у які прыяжджалі-б-
акіянскія караблі. Польшч у
некалькі год выбудавала на
пустым узбярэжжы вялікі но-
вачасны морскі порт Гдыню,
а цяпер снue пляны аб разбу-
даваныні С. О.—S. (Centralny Okręg Przemysłowy — Sandomierz) — Цэнтральнага Пра-
мысловага Вокругу — Сандо-
мір. Аб гэтым С.О.—S. мы тут
і затрымаемся крыху даўжэй,
бо справа гэта ў пэўнай меры
датыча й нашых, беларусамі
заселеных, земляў у Польшчы.

Скуль узялася думка С.О.—S.?
Думка гэта ў аснове сваей
ведамая была старой яшчэ не-
залежнай Польшчы, і аджыла
колькі год таму назад, наўпе-
рад на тое, каб выкарыстаць
безработныя руки і каб у са-
мым цэнтры дзяржавы пабу-
даваць прамысловы асяродак,

які працеваў-бы, як кожуць
ягоныя тварцы, дзеля абароны
краю.

Сам абшар С. О.—S. гэта
да сягоныя йшчэ бедная ма-
лазямельная краіна. Гарадоў
там мала, а гарадзкога жыхар-
ства ёсьць толькі 17 працэнтаў.
Думку разбудаваныя гэтае
краіны ў С. О.—S. высунулі
ўрадавыя кругі з міністрами
Квяткоўскім на чале. Гэтыя
людзі правялі сваю думку ў
дзяржаўны бюджет, дастаючы
стуль на яе з падатковых гро-
шаў вялізарныя сумы. Да
сягоныя ўжо вялікая часць
гэтих грошаў пушчана на раз-
будаваныне сеткі чыгунак і бі-
тых дарог, на выпраўку дна
рэкаў (Віслы), каб вадою пры-
возіць каменны вугаль, на за-
лажэньне трубаў, якімі мае да-
водзіцца зямны газ (як замена
вугля) і г. д. і г. д. Сырэць да
пераробкі ў новапабудаваных
фабрыках (наўперед усякія ру-
ды) мае знайсціся на месцы
і яго там ужо шукаюць.

Гэтак запраектаваны С.О.—S.,
паводле думкі ягоных аргані-
затараў, мае даць працу наў-
перед людзём мясцовым, а з
часам мае ўсысаць у сябе над-
бытак працоўных рук і з іншых
ваколіц краю. Акрамя того но-
васарганізаваны прамысловы
цэнтр мае быць добрым рын-
кам збыту прадуктаў земляроб-
скіх, што так-жэ не малое ме-
ла-б сягоныя значэнье.

Гэтая ў грубой прыблізнасці
тыя надзеі, якія сабе й іншым
абязцаюць арганізатары С.О.—S.

Ці гэтыя надзеі збудуцца хутка
і ці збудуцца калі наагул —
гэта іншая рэч. Важнейшай
для нас тут спрабай было-б
адказаць на пытаныне, што
можа прынесці С. О.—S. бе-
ларускаму сялянству ў Польш-
чы, бо й ягоныя залатоўкі з
падаткаў паплылі і далей па-
плывуць на арганізаваныне
С.О.—S.

Які-б ні быў характар С.О.—S.,
ён так уложены, каб у першую
чаргу служыў інтэрэсам поль-
скага народу. Ды і то на па-
чатак з найбліжэйшых толькі
ваколіц. Некваліфікаваны бе-
ларускі работнік калі й знай-
шоў-бы ў ім заняцьце, дык хі-
ба толькі тады, калі наагул
зьнікне змора безрабоціця. Ня
менш рызыкоўна глядзець на
С.О.—S., як на рынак збыту
для прадуктаў земляробскай
вытворчасці з нашых земляў.
На перашкодзе гэтаму стаіць
блізу 800 кілёмэтравы простор,
які дзеліць нас ад С.О.—S.
і агульны стан нашых гаспа-
дарак. Трудна нам пры гэткіх
варунках вытрымаць конку-
рэнцыю сумежных з С.О.—S.
земляробскіх районаў Польш-
чы, як незраўнанасільнейшых
і блізкіх.

Што-ж яшчэ мог-бы наш
селянін спадзявацца ад С.О.—S.?
Можа мог-бы С.О.—S. перараб-
ляць нашыя сырцы, як лес,
лён, воўна, скуры і г. д. Можа!
Але разам з гэтым валяц-
ца ў забыцьцё ўсе праекты
розных „апякунчых“ лігаў, саю-
зў, таварыстваў, якія меліся

Жыцьцё сялян у краёх дыктатарскіх

Апіраючыся на кніжку савецкага вучонага Маслова, часапіс польскіх сялян „Piast“ (№ 44) піша між іншым гэтак:

Па дваццаёх гадох „бальша віцкага раю“ сям'я селяніна ў Саветах за адзін дзень працы ад 4 гадз. рана да 8 увечары атрымоўвye па 20 капеек, 2 кг. збожжа, 2 кг. сена і 2 кг. саломы й мякіны і колькі кілограмаў пладовых апладкаў. Цэлагодні заработка селяніна ў калгасе — 82 рублі — ідзе на дробныя закупы, як соль,

будаваць у нас сетку чыгунак і іншых шляхоў спалучэнья, якімі вывозіліся-б гатовыя працу, вырабленыя ў пабудаваных на месцы фабрыках, у якіх да таго знайшоў-бы працу той надбытак мясцовых працоўных рук.

Як бачым, разбудаванье С.О.—S. ня сюліць нашаму беларускаму селяніну тых карысцяў, якія з гэтага будуць мець суседнія з С.О.—S. сяляне польскія. Чаму так ёсьць? — на гэтым месцы разъбіраць ня будзем. Зазначым толькі, што пакуль ня скончыцца разбудова С.О.—S., датуль цяжка спадзявацца на нейкія паважнейшыя працпрыемствы на землях нашых з тae простае прычыны, што прыватны капитал згэтуль уцякае, а дзяржава абслужыць некалькі мясцоў за раз, пры найлепшай нават волі, ня ў сілах.

газа (карасіна), серчыкі. Сена, салому й мякіну скормліваюць каровамі. На пражыцьцё самой сям'і астаетца збожжа... Мяса наагул ніколі не ядуць, сала, цукру й расьлінных тлушчаў выпадае менш як 3 грамы на асобу ў дзень. Нічога дзіўнага, што збожжа зъядоюць ужо за першыя 6—8 месяцаў, пасля чаго пачынаецца галадоўка. Аснаўны корм людзей дарослых гэта бульба, капуста й буракі і то не зайды да сыта.

У другой дыктатарскай дзяржаве, у Нямеччыне, хоць дыктатура пачалася значна пазней, то аднак ужо дайшло да таго, што ўласнік ужо двугектарны гаспа-

даркі ня мае права без дазволу ўладаў закалоць парасё, прадаць карову, паставіць хлеў. Улады тажа вызначаюць селяніну цэны на земляробскія прадукты, а так-жа колькі такі селянін можа гэтых прадуктаў прадаць, а колькі затрымаць для сябе. У Швайцарскай прэсе шмат ёсьць вестак аб сялянскіх забурэннях у Нямеччыне. Забурэнняў гэтых ня трэба браць за надта паважна: усё гэта хутчэй ёсьць доказам зынецярплівеньня. Селянін нямецкі ўспамінае сягоння часы кайзера і „гнілой Вэймарскай рэспублікі“ як часы свабоды...

Аб тым, як жывеца сялянам у Італіі, „Самапомач“ ужо пісала.

Дадаваць штосьці да гэтага было б хіба лішнім. С. В.

КАРЫСТАЙЦЕ З ПРАДОУЖАНАГА ТЭРМІНУ!

,Самапомач“ за дарма!

Хочучы памагчы нашай беларускай перадусім моладзі, якая жадала-б паглыбіць свае пазнаньні з земляробскай гаспадаркі і ня мае на гэта адпаведнай літаратуры, рэдакцыя „Самапомачы“ пастановіла ДАРМА раздаць частку гадавікоў „Самапомачы“ за мінулыя гады паміж тыхах стальных падпішыкаў, якія прышлюць нам адну залатоўку на пакрыцце коштаў перасылкі.

А знача, што да 15.XII сёл. аплаціць падпіску за сёлетні 1937 год і прышле акрамя таго залатоўку на перасылку, той акрамя сёлетняга часапісу дарма атрымае ўшчэ два гадавікі „Самапомачы“ за мінулыя гады. Да рассылкі маём гадавікі за гады: 1933, 1934, 1935 і 1936. Пры перасылцы грошаў трэба паказаць з якіх двух гадоў хто хоча атрымаць гадавікі. Хто цэлую сёлетнюю падпіску аплаціць, а хоча атрымаць гадавікі з мінулых гадоў, той павінен прыслаць толькі адну залатоўку, з азначэннем „на гадавікі“.

Дык карыстайце з рэдкай аказіі, якая больш не паўторыцца. Паведамце аб гэтым сваіх суседзяў і знаемых. Ведайце, што кожны гадавік гэта самастойная гаспадарская чытанка: знойдзене там цікавыя і карысныя рады аб гаспадарцы палявой, сенажатнай, гадаўлянай, малачарской, вэтэрынарнай помачы, аб хатній гаспадарцы, жаноцкай і г. д. — Карыстайце!

Выдавецства «Самапомачы».

Вільня, Завальная 1.

U krainie tysiač vazioraў²⁾

(Jak žyvuć sialanie ū Finlandyi).

Abšar hruntu finskich haspadarak pakazvaje, što heta kraiina drobna-ziemlarobskaja. I adnak, vysoki rovien svaje sobskaje kultury kožnuju takuji haspadarku pazvoliu pastavić tak vysaka, što i najdrabniejšy haspadar biady nie adčuvaje. Surovy paňočny klimat nie pazvalaje tut na šyruku ruku zajmacca palavodztvam. Jašče prad čatyrrma hadami 70 prac. patrebnaje ū krai pšanicy treba bylo prvyiežci z-zahranicy: siahońnia finy prvyoziać z-zahranicy ūžo tolki 30 prac. pšanicy i 10 prac. žyta! Ustu reštu pakryvajuć z pradukcyi krajovaj. Hetki ūzrost krajovaj pradukcyi raślinnaj staüsia mahčymym tolki dziakujučy tamu, što pracavityja finy patrapili vykarystać najmienšya kusočki ziamli, navat takija, jakija ū inšym mescy lažali-b jak bieskarysn yiaūžytak. Peúna-ž, što kab hetkuju hlebu zrabić uradžajnaj, treba bylo ſmat ułažyć u jaje pracy i hrošaŭ. Druhaja reč, heta razumna viedzienyja proby z hadavańiem novych sortau usiakaha nasieńnia, jakoje navat u surovych klimatyčnych varunkach vyznačajecca vialikaj płodnaściu, adporňaciu na chvaroby i vymahaje karotkaha času na ūzrost i dašpiavańie.

Žyviolahadoūla ū Finlandyi tak-ža staić wielmi vysaka. Davoli zaznačyć, što pradukty žyviolahadoūli,

jak masla, syr, jajki, skury i h. d. nia tolki pakryvajuć usio zapatrebavańie kraju, ale 30 prac. (treciaja čaść) hetych praduktaў vyvozicca zahranicu, pierad usim u Anhliju i Niamieččynu. U 1935 h. napr. bylo vyviezienia 10.2 mil. klh. masla i 4.2 mil. klh. syru. Jak ceniać finy svaju pradukcyju žyviolahadoūli, vidać choć-by z taho, što jšče ū 1913 h. jany dabantolna zaviali ū siabie vostry kantrol usich vyvoznych praduktaў. Ad henaha času zahranicu traplajuć tolki pradukty najlepšyja. Tamu i zahranica finskich tavarau ū raz bolš šukaje i dobra za ich płacić.

Specyjalnaściam Finlandyi ū halinie žyviolahadoūli jość hadoūla paňočnych aleniaū (reniferaū) i zviarkoū na futry. Renifery hadujucca tolki ū džviuch paňočnych pravincyach. Naličaúc ich tam 200.000 štuk. U hod zabivajuć kala 40.000 štuk, z čaho atrymoўujuć 1.5 (paūtara) mil. klh. miasa i aprača taho darahija na ūsim świecie skury, sposab vyrabu jakich finskih sialanie ūspomnienych pravincyj Laponija i Petsamo trymajuć u vialikim sakrecie. — Futranyja žviarki hadujucca ū asobnych fermach, jakich naličaúc da 300.

Najbolš dachodnym adnak zaniačiem žycharoū Finlandyi jość haspadarka lasnaja, bo lesam pakryta bolš jak try čečvierci ahulnaha abšaru Finlandyi. Les nia tolki vyvozicca z Finlandyi zahranicu, ale i ū kraju paüstali vialikija fabryki (celulozy, papiery i h. d.),

Што, як і калі радиць?

(Земляробская тэхніка).

На збажовых рынках

Яшчэ прад сёлетнім жнівом і па жніве чуваць былі галасы аб неўраджаі. Нядаўна апублікованыя весткі Статыстычнага Ураду паказваюць, што неўраджай быў значна меншы. Не аднаго цікавіць, чаму цэны на збожа, хоць ураджай на яго быў меншы, усё-ж ня высокія і нават трудна заручыцца, што значна паправяцца вясной. Каб зарыентавацца ў гэтых спраўах, трэба хоць коратка глянуць, як гэта спраўа прадстаўляецца толькі ў краю, але заграніцай.

Як ведама, крыйзис у земляробстве паўстаў з таго, што за шмат збожа сеялася ў тачкі заморскіх краёх, якія маюць вялікія вольныя прасторы, як Амерыка, Аўстралія і г. д. І адначасна з гэтым спажыцьцё таго-ж збожа ня толькі адпаведна не павялічылася, але наадварот — абніжылася, бо съцверджана, што з узрастайчым дабрабытам людзі ад стравы мучной пераходзяць да мясной. У шмат краёх набраліся гэтак вялікія запасы збожа, якога ня можна было прадаць. І гэтыя запасы, якія ў кожную хвіліну маглі быць выкіненыя на рынак, абніжылі цену збожа.

Гэтак было да 1934 году. У гэтым годзе ў Злучаных Штатах Паўночнай Амерыкі здарыўся неўраджай, які паўтарыўся ў 1935 і 1936г. Не апраўдалі сябе спадзяваныя ўраджай і ў Аргентыне. Прадукцыя збожа так абніжылася, што яго не хапала на бягучыя патрэбы. Пайшли тады ў ход запасы з мінулых гадоў,

якія ў жніўні м.цы сёл. таксама вычэрпаліся. Гэта было прычынай, чаму цэны на збожа паправіліся ва ўсіх краёх.

У 1937 годзе палажэнне разыкальна змянілася. Па ўсім сьвеце значна пашырыліся абсевы пшаніцы і таму ўраджай яе перавышаў ураджай з папярэдняга 1936 г. блізу на 135 мільёнаў квінталяў*). Земляробы скрозь рахавалі, што запатрэбаванье на пшаніцу будзе большае, бо некаторыя вялікадзяржавы пачалі сільна збройцца, уключаючы ў ваенныя запасы ѹ збожа, якое ёсьць канешнае на прахарчаванье вялікай арміі. Тымчасам з розных прычын запасы збожа для заапровіянтаванья арміі рабіліся значна меншыя ад спадзяваных. Дзеля гэтага запатрэбаванье на збажовым рынке ўтрымалася на роўні папярэднім і прыходзіцца рахавацца з тым, што ўсяго сёлетнія ўраджай выпрадаць ня ўдасца. Гэта знача, што ѹ будучым годзе ўзноў патворацца запасы, якія нанова булуць зьбіваць цэны ўніз. Ужо сягоння цэны гэтыя ў Зл. Штатах Паўн. Амерыкі апалі ніжэй коштам сабевартасці, а з часам гэта абніжка пойдзе хіба яшчэ ніжэй.

Як бачым, палажэнне на міжнародных збажовых рынках наагул прадстаўляеца непамысна, а калі абшар абсеву збожа ня будзе агра-

*) Квінтал мае 100 кілограмаў, або 6 пудоў і 10 фунтаў.

нічаны, дык магчыма, што гэтыя стан рэчэй пагоршыцца ўшчэ больш.

Усё гэта й на гаспадарцы нашай: і ў нас хоць сёлетнія ўраджай былі меншыя ад леташніх, то цэны аднак ня высокія. Купец, які збожа вывозіць, на краёвым рынку плаціць за збожа толькі гэтулькі, каб пасыля магчыз пэўным зыскам прадаць тавар на рынку загранічным. А дзеля таго што цэны на гэтым рынке нізкія, дык трудна вымагаць, каб цэны гэтыя ў нас былі высокія. Уплыў загранічных рынкаў на нашыя ёсьць тут выразны.

Акрамя таго ёсьць яшчэ прычыны чыста мясцовыя, якія таксама абніжаюць цэны. Як ведама, з-за нястачы пашы сяляне пачалі прадаваць жывёлу. Дзеля гэтага й тая часць збожа, якая нормальна магла-б быць скормленай у гаспадарцы, таксама йдзе на рынак і зьбівае цену. Зъмяншае гэта з аднае стараны спажыцьцё збожа ѹ гаспадарцы, а з другой — павялічвае продаж гэтага-ж збожа на рынках. Акрамя таго мясцамі добра ўрадзіла сёлета бульба якою можна замяніць часць збожа, чым яшчэ больш абніжае запатрэбаванье збожа ѹ гаспадарцы. Іншымі словамі кажучы — пазволіць гэта земляробам збожа, заашчаджанае на спажыццю, праззначыць на продаж. Гэта ўсё знача, што земляробы ў нас і сёлета змогуць кінуць на рынак ня менш збожа, як летасць; а ѹ кожным разе места недастатку збожа не адчуе.

Дзеля таго што продаж збожа на рынкі ў нас здаецца будзе разложана роўнамерна на цэлы год, можна спадзявацца, што цэна на вясну пад'ймецца. Але ня шмат.

Гэтак наагул прадстаўляеца справа на збажовых рынках у нас і заграніцай. Не дае гэта падставаў

dzie lasny matarjal vykarystoўvujecca jak niezamienny syrec. Jak važnaj składowaj častkaj narodnaje haspadarki Finlandyi jošć haspadarka lasnaja, vidač choć-by z taho, što mižnarodnaja Eŭropejskaja konvencija lasnych eksportař ETEC, da jakoj naležać usie kraiñy vyvoziačya lasny matarjal, pryznaje Finlandyi štohod najbolšyja vyvoznyja kontyngienty. — Pry ūsim hetym cikava adnak zaznačyć. Što lasnaja haspadarka ѿ Finlandyi da siahońnia jšče viadziecca sposabam čysta naturalnym: les tolki siačecca, ale ani zasadzvajecca, ani zasiejvajecca. A pošním časam adnak, kali pačali vyrubyvać asabliva šmat lesu, dyk i tut haspadarnyja finy užo zahavaryli ab tym, što treba lasnuju haspadarku vieści z abrachunkam: u takim vypadku spadzięucca, što zapasy tavaru nia zmienšaccę, navat tady, kali ѿ hod buduć vysiakać lesu dvojčy hetulki, kolki vysiakajuć siahońnia.

Što adnak asabliva kidajecca ѿ vočy ѿ finskaha sielanina, heta jahony dabrabyt i kultura, niezaležna ad taho, ci heta sielanin drobny ci bujniesy. Davoli skazać, što ѿ Finlandyi blizu niamu zusim niahramatnich, usiudy čystata i paradač, nia tolki harady, ale miastečki, bolšaśc siołař i paasobnych chutaroū mazuć elektryčnaje ašviatleńnie i elektryčny pahon (siļu), školnictva lohka dastupnaje nia tolki pačatkavaje, ale siaredniaje j najvyšešsaje. Da hetaje zamožnaści Finy

dajſli dziakujući šyraka ražvitaj u kraju kooperacyi. Heta halina finskaha žycia zasluhčuje na toje, kab ab joj pahavaryć asobnym razam. Tut-ža tolki adcie-mim suchija ličby. I tak u 1935 h. samych tolki spažywieckich kooperatyvař u Finlandyi bylo zarejestrowana 7.251 (čynnich 5.460). Małačarskich kooperatyvař u hetym samym časie bylo 696. Usie kooperatyvy zarhanizavany ѿ 10 handlovych kooperatyvnych centralach. Jak hetyja centrali pracujuć, pakazvaje prykład choć-by centrala małačarskaja „Valio“, jakaja prapušciła praz svaje ruki 93 prac. usiaho masla i 57 prac. usiaho syru vyvožanaha z Finlandvi zahraniču, adna tolki kooperatyv spažywieckaja „Elanto“ ѿ Helsinkach maje svaje sobskija fabryki, tavarnyja damy, bojni (392), kramy, u jakich pracuje kala 3.000 robotnikař. Viadzie jana pry hetym 15 restarańa. Letaš-ža heta kooperatyva pabudavała „kryštałavy pałac“, u jakim znajſli pamiaščenie: restaran, kramy i zala dla kino na 1.500 asobař. Zrazumieļaja reč, što ūsio vytračana je ѿ hetkaj kooperatyvie varočajecca jejnamu-ž siabru-pajščyku.

Na kolki kooperacyja ražvitaj ѿ Finlandyi, vidač choć-by z taho, što fin Vaino Tanner užo doühlja hady žaūlajecca biazzmiennym staršynioj Mižnarodnaha Kooperatyvnaha Sajuzu.

Ale ab hetym inšym razam.

K.

Дбаспадараўанье няўжыткаў

У шырокай прыблізнасці ўзята, кожны дзесяты гектар у нас гэта няўжыткі: балаты, зыбнягі, імшэннікі, сыпучыя пяскі і г.д. Дзеля нястачы прыгодных да абраўлянья грунтоў — з аднае стараны і ўзросту ліку насельніцтва — з другой, вочы нашы што раз больш звязратаюцца ў бок гэтых няўжыткаў. Бо досьледы краёвых і загранічных ясна паказваюць, што часць гэтых „няўжыткаў“ можа быць выкарыстана ці то на звычайнае ворнае поле, ці на сенажаць і пасыбішча ці ўрэшце на лес або на гаспадарку рыбную. У кожным разе ў шмат выпадках няўжытак можна абраўляць, што земляробу пазваліе мець з гэтага пэўны даход, тады як някранутыя няўжыткі пераважна звязаюцца цяжарам. Асабліва пільную ўвагу трэба звязрнуць на тарфянішчы, бо сцьверджана, што малым ужо коштам можна замяніць іх на зусім добры грунт ворны, на якім можна сеяць і гадаваць большую часць наших расылін, або ў найгоршым выпадку мець на вельмі добрую сенажаць ці пасыбішча. Усялякія грунты падмоклыя, імшэннікі і г.д., таксама як і тарфянішчы, трэба на-

да вельмі ружовых надзеяў. Натуральна, могуць здарыцца непрадбачаныя выпадкі, якія сытуацыю на збажовых рынках маглі-б да званьня зъмяніць. Але гэта ўжо справы, на якіх трулна нешта будаваць наагул.

ўперад асушицы. Звычайна хапае на гэта адкрытых равоў, якія можна выкапаць звычайнім гаспадарскім спосабам. Натуральна, улаўжэньне пляну асушикі, вызначэнне кірунку равоў, іхнюю шырыню і глыбіню павінен зрабіць чалавек з справай абезнаны (меліорацыйны тэхнік). Выдатак на гэтага тэхніка і ёсьць адзінім галоўным выдаткам; рэшта выконваецца спосабам гаспадарскім.

Справа няўжыткаў у нас мае ішчэ і тое значэнне, што агульная плошча іх не паменшаецца, а наадварот, у пэўных выпадках ішчэ павялічваецца. Гэткі выпадак здраеца напр. тады, калі гаспадар капае торф на апал, пасылья чаго астаюцца менш ці больш глыбокія ямы, у якіх зьбіраецца дажджавая вада, каторая ішчэ больш падмачвае ўсё тарфянішча. Тымчасам равы гэтыя можна злучыць у адзін ці колькі ставоў, у якіх можна завесьці гаспадарку рыбную дзеля гадоўлі калі на карпаў, дык прынамся карасёў, якія вельмі нявыбрэдныя.

Глебы пяшчаныя, лішне сухія дзеля абраўлянья іх як полеворнае, а асабліва пяскі-сухаве. трэба канешна засадзіць лесам. Да нядаўна лесу было ў насі даволі, але вялікая часць яго апошнім часам была вынішчана і далей усё высякаецца. Мэе гэта благі ўплыў на клімат, выклікаючы між іншым вясной вялікія паводкі (разродзілі) і г. д. Трэба дзеля гэтага сухія прасторы засаджваць лесам. прыймаючы пры гэтым пад увагу, што калі

пясок сухавей не напаткае на дарозе ніякай перашкоды ў постачані лесу, дык пры сильным ветры можа засыпаць як сенажаць, так і ворнае поле, заменяючы іх на няўжытак. У Эгіпце, дзе старанна выкарыстоўвецца кожная пядзя зямлі, на гэтаке абсаджванье лесам сыпучых пяскоў і на іхнюю небяспеку зварочваюць аддаўна вялікую ўвагу. У пайночнай Амэрыцы не агледзіліся як высеклі аграмадныя прасторы лесу. Было гэта грычай пяшчаных бураў, якія пачалі дакучаць тамашняму земляробскому жыхарству. Была гэта так-жа адна з прычын леташняга ў Амэрыцы нейраджаю. Толькі апошнім часам грамадзкія і ўрадавыя кругі Паўн. Амэрыкі звязрнулі большую ўвагу на няшчасці пяшчаных бураў і пільна абсаджываць дрэвамі лясныя пасы, якія затрымоўваюць пяскі, недапускаючы да засыпання ворных абсееных палёў.

Трэба дзеля таго імкнунца да замены няўжыткаў на гаспадаркі лясныя, рыбныя, ворныя, сенажаці і пасыбішчи, але наўперал не дапускаць, каб абшары няўжыткаў павялічываліся.

З. К.

Два гады ўжо выходзяць „Wiadomości Białoruskie,”

якія стала інфармуюць польскую прэсу і ўсе найвышэйшыя ўстановы ў Польшчы аб беларускіх жыцці, абы нашай долі і наядолі. Акрамя падзеяў агульна-беларускіх, „Wiad. Biał.” змяшчаюць і правераныя матарыялы з жыцця нашай вёскі. Лыкі пішэце ў рэд. „Wiad. Białoruskich” (Вільня, Завальная 1) карэспандэнцыі аб цікавых здарэннях з беларускага жыцця ў Вашай ваколіцы. Пісаць можна па-беларуску.

Інж. Ад. Клімовіч.

Асновы земляробскай эканомікі.

13)

Аб гаспадарцы грашмі.

Першым замкнуць гэтыя найагульнейшыя асновы земляробскай гаспадаркі, трэба яшчэ кінуць хоць скромны праменьчык съятла на пытаньне гаспадаркі грашмі. Ведаць можна з-гары, што шмат для каго гэта справа пакажыцца лішнім, а ў найлепшым выпадку няістотнай. Не адзін скажа „аби гроши, дык гаспадарыць кожны патрапіць“. І ў гэтым найбольшая небяспека. Што справа гаспадаркі грашмі не такая лёгкая, як каму можа здаецца, відаць хоць-бы з того, колькі ўласнікаў вялікіх гаспадарак і на меншых грашовых сумах кончылі банкроцтвам. Мелі-ж яны і гаспадарку, і гроши, няраз нават вялікія гроши. І што? Банкроты! Не заўсёды з свае віны, з віны жыцця „на шырокую руку“, а толькі дзеля найзвычайнейшага няўменьня гаспадарыць грошам. А трэба зразу зазначыць, што хто ня ўмее гаспадарыць грошам, той не патрапіць гаспадарыць і залатоўкай.

Але пашто сягаць да тых як-ні-як, а ня гэтак ужо многалічных, калі кругом ёсьць шмат прыкладаў больш зразумелых, больш непасрэдных. Даволі вярнуцца думкамі дзесяць год таму назад, у часы гэтак званага дабрабыту, 1926—29 г. Здавалася та-

ды, як гэта проста й лёгка можна збагацець! З-за кожнага вугла сюлілі чалавеку пазыкі, заахвочывалі... і колькі-ж пасылья гэтага асталося гаспадарчых трупоў, якія ў гэны час таксама былі поўны веры ў тое, што найважнейшая рэч гэта гроши, усё роўна — свае, ці пазычаныя; абы толькі іх мець.

Грашовая гаспадарка наагул, а тымбольш у земляробстве, гэта звязаўча часоў навейших і нават найнавейших. Таму істота і заланьне грошаў у гаспадары так мала ведамая і таму на гэтым земляроб наш найчасцей „апарыцца“.

Перагледзімо ж найважнейшыя этапы грашовой гаспадаркі ў земляробстве.

Аснаўнія стаўпы земляробскай гаспадаркі: зямля, праца й капітал, як былі раней, так і сягоныя звязаўчы асноваю. Толькі іхня взаемаадносіны ў працэсе вытворства сталіся іншымі. Зямля сягоныя мусіць выкарыстоўвацца сільней, бо ў парыўнаньні з насельніцтвам запас зямлі стала зъмяншаецца. Дзеля захаванья роўнавагі й абоцца астатнія складнікі вытворства, праца й капітал, мусіць так-жа падніцца вышэй. Калі-ж парыўнаньчынікі працы й капіталу, дык і тут выбіваецца патрэба павялічыць чыннікі капіталу ў парыўнаньні з павялічаным чыннікам працы. І тут упіраемся ў саме балючое месца — недастатак у гаспадары працукцыйнага капиталу.

Чалавек, які з дзеда — прадзеда вядзе земляробскую гаспадарку, з гэтым недастаткам спаткаецца радзей, бо ён інстынктую адчувае, што можа яму гаспадарка даць. Інакш бывае з тымі, што пры-

Бульбоўнік як паша

Хоць праўду кажучы позна ўжо аб гэтым казаць, каб з сказанага карыстаць яшчэ сёлета. Але хай сёлетня навука захаваеца на год наступны.

Пад канец сёлетняга лета, калі ўраджай бульбы быў яшчэ няведамы, а ўраджай усялякай пашы прадстаўляўся блага, земляробы началі стасаваць розныя пашы заменныя, якія дагэтуль мала, а часам і зусім ніколі ня ўжываліся. Некаторыя пашы, як напр. крывяная мука, аказаліся сусім добрымі, іншыя ж значна горшымі, стасаваць якія змушала толькі крайняя бяды. Сярод гэтых апошніх сям-там аказаўся й бульбоўнік.

Мы ня раз ужо зварочвалі ўвагу, што абрыванье лістоў, а тым больш цэлых каліваў падчас узросту пашных асабліва расылін вельмі шкодна ўплывае на рост гэтых-жа расылін. Лісты расылін гэта жалудак, які трапіць увесь корм, каторы расыліна прыймае сваім карэннем з зямлі. Толькі пасыль пераробкі ў лістох корм гэты становіца матарыялам, з якога паўстаюць новыя лісты, карэнне, насенне і г. д. Калі-ж з расыліны абдзерці лісьце наперал, дык яна перастае разъвівацца ў узроўніце датуль, пакуль ня вырастуць новыя лісты. Дзеля гэтага абрыванье лістоў з расылін можна толькі незадоўга прад сабіраннем саме расыліны з поля. Асабліва гэта важна для расылін акопных (бульба, бурак), якія растуць аж да самага блізу збору.

Тымчасам сёлета ў некаторых гаспадарках началі абрыванье лістоў з бульбоўніку ўжо ў м-цы ліпні, блізу за два месяцы перад капаньнем. Ня трэба даказываць, што ў гэтых гаспадарках ураджай на бульбу быў значна меншы, чымся мог-бы быць, калі-б бульбоўнік быў захаваны цэлы. У ліпні м-цы бульба толькі й расылье ўшчэ цэлай сілай. Калі-ж у гэту пару абарваць лістоў, дык расыліна, замест гнаць рост самых бульбінаў, павінна спачатку выгадаваць нанова лістоў. Пакуль гэта станеца, пройдзе надарма на мала часу, каторага расыліна пасыль ўжо ніяк не дагоне.

Да ўсяго гэтага трэба зьвярнуць увагу, што сувежы бульбоўнік ёсьць пашай неасаблівай, якую жывёла ёсьць толькі з бяды. Ужываеца такі бульбоўнік пераважна толькі для корму скота і то малымі толькі порцыямі, бо ў бульбоўніку ёсьць шкодная для здароўя складовая сучастка соляніна. Практичныя гаспадары радзяць не даваць скоту бульбоўніку на зялёна, а толькі або высушаны на сена, або ўшчэ лепш — у форме кішонкі. Сушыць бульбоўнік трэба канешна на казлох ці на пярэплатах, бо сам бульбоўнік бывае мясісты, мае ў сабе шмат вады, якую выпараваць звычайнім сушэннем было-б вельмі цяжка. Калі-ж хто захацеў бы з бульбоўніку прыгатаўляць кішонку, дык няхай такая кішонка будзе ня з самага толькі бульбоўніку, але ў перамешцы з пашамі іншымі: жывёла тады гэтую кішонку смачней зъядзе.

У будучыні, калі-б здарылася патрэба карміць жывёлу бульбоўнікам, дык жаць яго трэба прад самым засыханьнем на пні. Бульбоўнік, які ўжо засох на пні, або які заражаны хваробамі, паплямлены, падгніўшы і г. д., на пашу ня грыгодны. З гэтага вынікае, што бульбоўнік павінен быць цалком зялёны і сувежы. З другой стараны, каб ранніе скашэніне бульбоўніка не затрымала ўзросту бульбы, трэба касіць яго не раней як за два тыдні прад капаньнем бульбы. Дзеля таго што з сушэннем бульбоўніку бывае шмат клопату, найлепш рабіць з яго, у перамешку з іншай зялёй пашай, зялёную сечку і квасіць. Заквшанага гэтак бульбоўніку можна даваць ня больш як 15—20 кг. на дзень і штуку.

З усяго гэтага, ясна, што бульбоўнік дзе пашу горшага гатунку. Жнучы ці косячы бульбоўнік на пашу, трэба паступаць вельмі асцярожна: ня браць яго за рана, каб гэтак не ўцярпей ураджай бульбы, і ня браць за позна, бо з гэтага бульбоўніка ня будзе ўжо ніякай пашай карысці. *Паз.*

Купляйце і выпісвайце! БЕЛАРУСКІ АДРЫЎ- НЫ КАЛЕНДАР на 1938 год

Цана 1 экзэмпляра 50 грашоў,
з перасылкай 75 гр.
Беларуская Кнігарня „Пагоня“: Вільня, Завальная 1.

ходзяць на гаспадарку, ведаючы аб ей гэтулькі, колькі можна даведацца з розных падарожных апавяданьняў, або гледзячы з цягніковага акна. Гэткія людзі — і ня толькі гэткія — найчасціцей увесь запас гатоўкі ўмяшчаюць у куплю саме гаспадаркі забываючыся (ці недацэнваючы), што капітал уложены ў зямлю сам-сабой ёсьць мёртвым, ня то што няздолным даваць які-небудзь даход (працэнт), але часта нават зъяде самога сябе. Каб гэты капітал зямлі аплодатворыць, каб яго змусіць „радзіць“, яму канешна трэба дадаць капітал прадукцыйны — капітал жывога й мёртвага інвентара і капітал абаротны. Калі гэтага не зрабіць, дык найлепшае поле будзе ляжаць дзірваном ці — у лепшым выпадку — зарасце травой і хмызьняком.

Да справы патрэбы прадукцыйнага капіталу ўшчэ вернемся пры канцы. Цяпер-жя колькі слоў аб tym, якая роля грошаў у гаспадарцы земляробскай і якая іх роля ў іншых галінах гаспадарчага жыцця, напр. у гандлі і промысьле. Каб усъведаміць сабе гэту розніцу, трэба зразу сказаць, што гроші грошу ня роўны. Наша беларуская народная прыказка добра гэта выражает, кажучы, што „грош ня той што ляжыць, а той што бяжыць, той дае жыць“. Іншымі словамі грош тады толькі карысны, калі ён знаходзіцца ў абароце, калі „бяжыць“. Як-жя гэты „бег“ граша прадстаўляеца ў земляробстве і як напр. у гандлі?

Земляроб раз у год жнець, раз малоціць, а знача капітал уложены ў польную гаспадарку варочаецца толькі раз у год. У гадаўлянай гаспадарцы гэта

справа ўшчэ павальнейшая, бо што-ж вырасце за адзін год? Хіба трус (кролік) ці курыца. А знача і ў жывёлагадоўлі абарот уложенага капіталу адбываецца вельмі памалу. Вынятак толькі можа быць у гаспадарцы, дзе прадаецца малако і малочныя прадукты.

Інакш зусім справа прадстаўляеца ў гандляра ці ў такога напр. пекара або мясніка: у іх пушчаны ў абарот грош вяртаецца за тыдзень, найдалей за два; ці інакш кажучы ён за год абернеца 26, а нават і 52 разы, за кожным разам прыносячи свайму гаспадару пэўны працэнт. Зразумелай дзеля таго павінна быць справай, што адно значчынне мае той самы грош у руках земляроба і зусім другое — у руках гандляра ці прамыслоўца. А з гэтага ясна, што земляробу не па сілах браць пазыкі на тых варунках, на якіх бярэ іх такі гандляр ці прамысловец. А ўжо ў ніякім выпадку ня можа земляроб браць пазыку на вэксаль, які нямецкі земляробы па заслузе называюць *першым газдом* у гаспадарскі гроб. Вэксаль у земляробстве гэта згуба!

Урэшце абяцанае слова, што да вышыні прадукцыйнага капіталу. Ня можа быць мовы аб нейкім на гэта рэцэпце, бо ня роўна інтэнсіўна ўсюды гаспадараць. Але як агульнае правіла мусіць быць, што купіўшы патрэбны інвентар жывы і мёртвый, гаспадар-земляроб павінен мець яшчэ гэтулькі гатоўкі, каб мог у працягу цлага году гаспадарыць „зіщанія“. Выдаткі гэтая можна адпаведна зъменшыць там, дзе ёсьць у працягу году даплыў гатоўкі за запэўненую прадажу напр. малочных прадуктаў ці якой штукі жывёлы на мясе.

Пазычкі на выкормліваньне жывёлы.

Цэны на больших рынках апошнім часам так устанавіліся, што за скасціну худую плацілі ў два, а нават у чатыры разы менш, чым за скасціну належна выкармленую. Прычына гэтага ў тым, што продаж худых штук на рынак ёсьць вельмі вялікая, а выкармленых — малая. З-за нястачы пашы селянін у большасці выпадкаў ня можа выкарміць свае жывёлы на клуста, а нястача гатоўкі не пазваляе дакупіць пашу за гроши.

Пры гэткіх варунках абегла кругом вестка, што ўрад урухоміў пазычкі на закуп пашы для корм нае жывёлы. Нічога тымчасам ня зведама аб фармальнасцях, якія трэба выкананы, каб з гэтых пазычак скарыстаць. Застанавіцца тут трэба аднак над пытаньнем прынцыповым — ці такую пазычку аплацица браць, а гэтым самым ці варта гэтай пазычкі старацца.

Выяснянім гэта на прыкладзе. Дапусцім, што маем худую штуку вялікай скасціны, якая важа 350 кілограмаў. Дзеля таго, што цэны на цэнтральных рынках на худую скасціну сягоныя трymаюцца паміж 0,25 і 0,55 зл., у сярэднім 35 зл. за 100 кілё жывой вагі, дык за штуку гэтую атрымалі б каля 122 з паловай злотаў. Калі за гатоўку атрыманую з успомненай пазыкі купіць пашу і штуку гэтую выкарміць, дык вага ейная падыймецца на нейкія 20 прац., гэта знача будзе такая штука важыць каля 420 кілё. Пры перагоне ці перавозе на рынак, выкармленая штука траціць на вазе. Хай гэта страта выносіць 30 кіл. Цана за выкармленую жывёлу выносіць у сярэднім 0,75 зл. за кілётрам жывой вагі. Тады за штуку, якая важа 390 кіл. (па адлічэні 30 кіл. на страту пры перавозе), атрымаем 292 зл. 50 гр., т. з. на 170 зл. больш, чымся за гэтую самую штуку някормленую, худую.

Гэтыя лічбы трэба разумець як прыклад. Ня знача гэта, што ў кожным выпадку так заўсяды будзе, бо гэта залежа шмат ад якіх варункаў. Зыск гэты можа быць большы, можа быць і меншы. Земляроб павінен дакладна аблічыць, ці такое выкормліванье яму аплацица ці не.

Каб усынерагчыся магчымых стратаў, трэба ўзяць пад увагу гэткія акалічнасці. Асновай выкормліванья павінна быць собская танная бульба. Хто бульбы ня мае і мусіў-бы купляць яе за гатоўку, таму выкормліванье надта не аплацилася-б. За гатоўку трэба купляць концэнтраваную фабрычную пашу бялковую, у вынятковых выпадках можа крыху сена ці канюшыны. Далей, выкормліванье аднэй штуки не павінна даўжэй трываць як трох месяцы. Гэта знача да выкормлі-

Kutok dla haspadynia

Vitaminy iavitaminoza

U kormie ūsiakaj žyvioły, a tym bolš u kormie čałavieka, akramia sučastak azotu, fosfatu, potasu i vappy, jakija lohka vyłavić znanymi chemičnymi sposabami, pavinni jšče znachodzicca sučastki zvanyja *vitaminami*, jakich vyłavić nia možna, a značeńnie jakich jość tak-ža ahramadnaje. Davoli zaznačyć, što nistača ū pašy vitaminaū byvaje prychynaj paraližu nervau i vielmi vialikaj pieramieny hetak zvanych orhanau unutranaj sekrecyi.* Ale nie zbiahajma napierad.

Na kolki vitaminy jość važnaj składovaj častkaj žyviolinaha i ludzka arhanizmu, na hetulki daśledavańie istoty i značeńnia hetych vitaminaū tolki pačalosia. Dahetul ustanošleny try hatunki vitaminaū: vitamin A, vitamin B, i vitamin C, Amerykanskija vučonyja pracujuć nad adkryćciom vitamina D. Možna du mać, što i hety vitamin nie apošni. Ale my tut zatrymajemsia chvilinku nad tymi vitaminami, jakija ūžo bolšmienš viedamyja, znača A, B i C.

Vitaminin A padhaniaje rost. Z niedastatku hetaha vitaminu vystupaje razmiakčeńnie kaści; na ciaplo vielmi adporny; znachodzicca ū maše, u rybim tranie i ū jaječnym žaūtku; rauspuskajecca ū klustaści.

Vitamin B tak-ža padhaniaje rost. Pry niastačy hetaha vitaminu nastupaje viedamaja ū chatnich ptu-

*) sekrecyja=vydzialeńie.

van'ya treba brać shukr iňa lišne staruya, lepsh malodshya, bo gretkia lepsh vykarystoūvoucy pashu i lęgka vykormlivaouca. Shukr starou, zamoranou nia можна vykormlivuć nават i za 6 mesiacu, a greta ūžo zusim ne aplachvalasib. Dalей, жывёла празначаная на vykormlivanie pавінна быць zusim zdarovaj, bo xvoraj, asabliva na suxoty, naagul nia dasca vykormlivuć. Zemlyarob nia толькі на гэтym ničoga nia vyigraj-by, ale napewna straciū-by, bo akramia gnoju ničoga ad takoy shukr nia mej-by.

Tréba tak-ža zvyvarnuć uzaguy, што gnoj ad жывёлы kormlenay высокавартасnay pashay bývaе bez paraūnannya vyshéjshaj yakasci, chym ad жывёлы trymanay na salome i bułbjanых lupilnax. Nia tréba lakažvać, što pole pagnoenae lepshym gnoem dae большы ūradzhaj. Nedačenivać gretkia nia можна.

Z цэлым націкам трэба падчыркнуć, што земляроб першым браць пазычку на vykormlivanie, pавіnen usc̄ dobra ablîchyca. Xto adnak maе shmat swaе bułbby i nia veľmi starou, zusim zdarovou žyvielu, tой на vykormlivanie pавіnen zrabbić цалком dobro iñteras. Ryzyska-ž prы гэтym veľmi maloe, blizu níjaka.

šak chvaroba beri-beri; hinie Jon pryciaplini vyšej 100 C, znachodzicca ū kvaśnicach, u ryžowych votrubach i zbažowych rastkoch; rauspuskajecca ū vadzie i ū alkoholi.

. Vitamin C vielmi čutki na vysokiu temperaturu; znachodzicca ū cytrynowym i ū pamarančavym soku.

Pavodle dahetulašniah stanu vieddy choć kožnaja žyvieła vymahaje vitaminaū u svajoj pašy, to adnak heta patreba ū kožnaj žyvioły nia roūnaja. Asabliva čutkija na nistaču vitaminaū u pašy byvajuć chatnija ptuški, jak kury i inš. Druhaja asablivać samych vitaminaū u tym, što choć jany znachodziacca napr. u ūsiakim ziarniaci zboža, to adnak nia ū kožnym hatunku adnolkava ražmieščany. Padčas kali napr. u ryžu vitaminy znachodziacca bližu vyklučna ū ūsce, dyk ū jačmieniu jość dəvoli mnoha vitaminaū i ū samym ziarniaci. Padobna šmat jość vitaminaū i ū ziarniaci žyta. Ad sposabu razmiaščeńnia vitaminaū u ziarniaci zaleža sposab ichniaha prychatavania da spažycia. I tak, padčas kali ū ryžowych krupach niam zsum vitaminaū, i kury kormlenya — jany astalisia ū ūsce! — hetkimi krupami chvarejuć na avitaminozu, dyk tyja-ž kury kormlenya krupami jačmiennymi ūžo na hetu chvarobu nie zachvarejuć. Z hetaje samaje prychyny chleb razovy maje ū sabie šmat bolš vitaminaū i tamu Jon šmat „zdaraviejsy,” čym chleb bieły, u jakim razam z atrubami addzielena i vialikaja častka vitaminaū. Dalej cikava j toje, što kali ūziać kolkaś napr. vitaminu B ū atruboch ryžowych za adzinku, dyk pšaničnyja atruby tady majuć kala 10 prac., jačmienya — kala 20 prac., aüsianyja — kala 10 prac., sušanaja kapusta — kala 10 prac.

Jakoje praktyčnaje značeńnie majuć usie hetyja paznańi? Pieršaje j najvažnejšaje hetu toje, što kali chatniuju ptušku karmić pašaj biez vitaminaū, napr. ryžowymi kru-pami, dyk takaja ptuška spadzie z noh. Iných chvarobnych prajavaū unutry arhanizmu tut užo i nie ūspominajem. Davoli adnak takuju chvruju na avitaminozu (biazvitaminnaś) ptušku pačać karmić niamołatym poūnavartasnym zbožam, jak pa dvuch-troch tydniach chvaroba prachodzić. Važna pry hetym i toje, što na avitaminozu najčaściej pačynaje chvareć chatniaja ptuška, hadavana ū nienaturalnych varunkach, napr. zamknionaja ū muravonym (betonavym) pamiascheńni. Z hetaha vypłyvaće praktyčnaja rada druhaja: nia trymać kurej zamknionymi pa celych dnioch i choć na chvilinu vypuskać ich na volu. Ad hetaha zaleža nia tolki ichniaje zdaroje, ale taja-ž niasučaś i płodnaśc.

Dr. C. K.

Што чуваць на съвеце

**Нямеччына — Англія —
— Францыя**

Нямечкага канцлера Гітлера адведаў англіцкі палітык Гэліфакс. Аб чым гэтая два палітыкі гаварылі, — гэтага дакладна тымчасам няведама. З таго аднак, што зараз пасля павароту Гэліфакса англіцкі ўрад запрасіў у Лёндан на нараду францускага прэм'ера Шотана і міністра загран. спраў Дэльбо, палітычны кругі дагадваюцца, што Гітлер мусіў рубам паставіць справу вольнай рукі Нямеччыны ў адносінах яе да Чэхаславаччыны й Аўстрыі і прызнанья тымчасам у прынцыпе толькі права Нямеччыны да калёніяў. За гэтая ўступкі Нямеччына на нейкі час забавязалася-б не дамагацца звароту ей калёній адабраных па сусветнай вайне. Нарада гэта мае адбыцца 29 ці 30 лістапада. Агульна думают, што Францыя й Англія на гэтая ўступкі аднак ня пойдуть, бо ў праціўным выпадку яны з Нямеччынай наагул ня справіліся.

Монархістычны загавор у Францыі.

Француская паліцыя тыдзень таму назад троўпіла на съяды шырокі разбудаванага загавору проціў сучаснага дэмократычнага ладу ў Францыі. Загаворшчыкі пераходна меліся завесыці лад фашыстайскі, а пасля толькі прыняць строй монархістычны. Па цэлай Францыі цяпер выкryваюць вялікія склады ўсялякай зброі. У загавор замяшана было шмат людзей.

На Далёкім Усходзе.

Па чатырохмесячных баёх у Шанхай кітайцы адступілі ў кірунку свае новае сталіцы Нанкіна, каторую таксама эвакууюць, прыгатоўляючыся там да вялікай бітвы. Апошнія (26.XI) тэлеграмы паведамляюць, што па двутыднёвым панаваньні японцаў у Шанхай набліжаюцца дні голода; запасы прадуктаў ablічаны толькі на тры дні. Абаронай Нанкіна кіруе сам маршал Чан Кай-Шэк. Вайсковыя кругі аднак ня вельмі вераць у тое, каб Нанкін утримаўся. Затое ўсе згодны ў тым, што тактыка кітайскага ваенага камандаванья дагэтуль вельмі аберагае свае сілы. А пакуль сілы не разьбіты, датуль надзея на перамогу зусім апраўданая. — Японцы, акрамя акцыі ваенай, разьвілі сільную акцыю пра-
пагандную. Уключыўшы анагдай Italію ў „процібальшавіцкі“ дагавор, японцы выслалі 24 г. м. у Italію „надзвычайнага“ пасла, віцэадмірала Ямамонто, які мае прадстаўляць „сто тысячную масу“ японскіх рымска-каталікоў і ня толькі ў Ватыкане, але так-жа ў іншых ста-

ліцах Эўропы весьці пропаганду на карысць Японіі. — Характэрна пры ўсім гэтым, што Японцы дагэтуль не аб'явілі вайны Кітаю і ўесь час зяяўляюць, што яны ваююць ня проці кітайцаў, а толькі проці бальшавіцкіх упłyваюць у Кітаю: хітры мусіць і выдумаць трудна.

Італія проці Францыі.

Адносіны паміж Італіяй і Францыяй былі дагэтуль благія а цяпер яшчэ пагаршаюцца. Усе кажуць, што ў раскрытым фашыстайскім загаворы ў Францыі мачала пальцы Італія, якая акрамя таго снует пляны і на францускі вострай Корсыку. Усё гэта, зразумела, вельмі варожа настрайвае Францыю проціў такай неспакойнай суседкі, як Італія.



Карыстайце з восенскіх і зімовых доўгіх вечароў, каб даведацца аб лепшых способах гаспадаркі і жыцьця. Памоцнымі да гэтага могуць быць наступныя кніжкі:

1. Klimovič Ad. inž.: Ziemiłarobskačy tanka, č. I. Zbornik staciej ab haspadarscy polnaj, damovaj, žyviolahadoüli, malacharstvie, pčalarstvie, rybactvie, laśnictvie i h. d. Bačyn 144. Cana 75 hr.
2. Klimovič Ad. inž.: Leki na ždzieki. Papularny narys kooperatyvnej samopomocy. Bač. 32. Cana 20 hr.
3. Зеленскі В.: Ботаніка. Падручнік дзеля пазнаньня жыцьця ўсіх нашых растлінаў (дрэваў, траваў, кветак, грыбоў і г. д.). Bač 159. Cana 1 зл.
4. Turonak B. dr.: Higijena ūzhadavańia dziciaci. Hałojuńja pravili źdarowaha ūćcia. Bač. 40. Cana 15 hr.
5. Пачопка Я.: Малочная карова. Як выбраць, карміць і даглядаць. Bač. 84. Ц. 75гр.
6. Пачопка Я.: Як выбраць добрага наяня. Bač. 31. Cana 60 gr.
7. Пачопка Я.: Пчолы і як вадзіць іх у рамовых вульльех. Bač. 200. Cana 2.50 зл.
8. Малышэў Н.: Фізыолёгія чалавека. Як пабудавана людзкое цела і як працуе ягоны арганізм. Bač. 120. Ц. 1 зл.
9. Лункевіч В.: Закон жыцьця сярод жывёлаў і раслін. Bač. 53. Cana 60 gr.
10. Крыўцікі Й. Выкачка: Як палепшыць пескавую глебу. Bač. 24. Cana 20 gr.
11. Karalenka M.: Majovy chrušč i sposaby baraćby z im. Bač. 12. C. 10 hr.
12. Hrynkiewič dr. dr. St. i J.: Rady chvorym i zdarowym. Ab zaraznych i innych chvarobach. č. I. Bač. 119. Cana 50 hr.
13. „Samopomač“, hadavik 1932-33 C. 3 zl.
14. " " 1934 Cana 3 "
15. " " 1935 " 3 "
16. " " 1936 " 3 "

Хто выпісвае за раз больш як на 10 зл., той за перасылку ня плаце. Хто выпісвае на менш, той павінен да кожнай залатоўкі вартасыці кнігі дадаць яшчэ 15 грошоў на перасылку. Найтане выпісваць перасылаючы гроши наперад, бо за „zaliczeniem“ пошта дарахоўвае юшчэ даплату асобную. Хто аднак хацеў-бы выпісаць кнігі за за zaliczeniem, той мусіць наперад прыслать найменш трацину варасыці заказу. Без задатку заказы ня выконвуюцца.

Усе заказы на пералічаныя і ўсякія іншыя кніжкі і часапісы хутка выконвуе

**Беларуская Кнігарня
«ПАГОНЯ»**

Вільня, Завальная 1.

Гаспадарская хроніка.

Развод. Колькі год таму назад пад націкам урадовых колаў наступіла злучэныне польскіх арганізацый фахова-земляробскіх і земляробскіх-коопэратыўных, якія сваю чыннасцю аб'ймаюць і вёскі беларускія. Злучэныне гэта адбылося пад страхам затрымання ўрадавых дапамогаў, якія да таго часу ўспомненныя фаховыя арганізацыі атрымоўвалі, і без каторых ніяк існаваць не маглі. І злучыліся: асадніцкія „kólkі“ з аблінніцкім „T-wem Rolniczym“ — у С.Т.О. і К.Р. а „Związek Spółdzielni Rolniczych“ з „Związkem Polskich Spółdzielni“ — у „Związek Spółdzielni Rolniczych i Zagrobkowo Gospodarczych R. P.“ Ужо з самага пачатку відацца было, што з гэтага злучэнія ня можна нічога путнага спадзявацца. Так і сталася, бо кожная старана, відаць, думала перад усім аб сабе. З часам выявілася, што пад супольнай страхой „спалучаных“ арганізацый няма згоды: у С.Т.О. і К.Р. (Centr. T-wo Organizacyj i Kólek Rolniczych) перамаглі элементы дробна-гаспадарскія (асаднікі), затое ў саюзе коопэратыўвай узлі верх старонінкі пазнанскай „Unji.“ У дадатку ў сям'і самых асадніцкіх „кулкаў“ таксама быццам няма згоды. Чым гэта ўсё кончыцца — пакажа будучыня, нават вельмі недалёка. — Сягонняня-ж ясна толькі тое, што няма ладу там, дзе хоць і ёсьць гроши, але дзе людзі працуюць не з пракананьня, а толькі з прымусу.

Кепска быць слабым — ня добра і сильным. Украінская коопэратацыя ў Галіччыне, паміма ўсіх перашкодаў, добра разьвіваецца. Коліць гэта вочы „Kurjera Polski“, які сьцвярджае, што калі ў 1921 г. украінцы ў Галіччыне мелі 520 коопэратыўв, дык у 1935 г. мелі іх ўжо 3.211, з 535 тыс. сяброў і абаротам блізу 86 мільёнаў зл. У гэтым-же часе і на гэтым самым аблішары палякі мелі 1.086 коопэратыўв, з 340 тыс. сяброў і калі 57 мільёнамі абароту. Гэта аўтора зацемкі так пужае, што ён проста кліча ратунку... хто з гэтым ратункам мае туды йсьці, выразна па іменіню ня кажыцца. Варта аднак увагі зацемка украінскай прэсы, што аднаму з паветавых аддзелаў украінскага „Цэнтрасаюзу“ (у Перамышлі) мясцовыя польскія ўлады забаранілі рабіць ужо згон сывіней, дзеля скуплівання іх для сваіх коопэратыўных бойняў. Думаю, што паясьненні да гэтага лішнія.

Азотныя штучныя гнаі не патанеюць. Розныя гаспадарскія арганізацыі дамагаліся, каб дзяржаваўная фабрыка штучных азотных гнаёў у Мосьціцах і Хожаве апусціла цэны на свае прадукты. Фабрыка гэта анагдай адказала аднак, што зьніжкі ніякай ня будзе.

У нас і ў суседзяў

Беларускае жыцьцё.

— Не дазволі! Прыйладам ле ташняга году Віленскія беларусы меліся ў сёлета супольна адсвяткаваць Дзень Беларускай Культуры на ўрачыстай Акадэміі, якую арганізавалі на дзень 28 лістапада сёл. Акадэмія прадбачыла адпаведны да хвіліны ўрачысты рэфэрат і аддзел канцэртны, у якім меліся съпявачца беларускія народныя песні. На паведамленыне ад гэтай акадэміі з дня 17 г. м., 24 лістапада прыйшоў ад адміністрацыйных уладаў адказ адмоўны. Тады арганізаторы ўрачыстасці прасілі ўлады дазволу на сам толькі канцэрт беларускай песні, аднак і на гэта быў адказ адмоўны. Прычынай забароны ў абудух выпадках былі „względy bieżąceństwa“.

— Такім чынам Віленскія адміністрацыйны ўлады забаранілі сёлета беларусам ўрачыста съвяткаваць Дзень Беларускай Культуры.

— І моладзі забаранілі. На пазень 21 г. м. Віленская беларуская моладзь праектавала сход дзеля агаварэнтыя справы арганізацыі культурна-прастьветнага саюзу беларускай моладзі. На адпаведнае паведамленыне ў гэтай спрабе прыйшоў ад уладаў адміністрацыйных так-жак адказ адмоўны; г. зн што беларускай моладзі Віленскія адміністрацыйны ўлады сёлета не пазволілі на толькі заснаваць сваіго саюзу, але нават аб патрэбе (ці непатрэбе) такога саюзу супольна пагаварыць.

— На што здолъна Віленскае Рада! 16 г. месяца з Еаршавы на ўсе радіостанцы ў Польшчы, а гадз. 19 мін. 30 мейся высылацца канцэрт беларускіх песеняў (нешта каля 7 песеняў), якія мейся съпявача ведамай на ўесь съвет съпявак М. Забэйда. Даўкладная праграма гэтага канцэрту была пададзена ў афіцыяльным органе Польскага Рада — „Antena“. Беларусы і многалічныя паклоннікі беларускай песні, хто толькі мелі якісьці доступ да радіовых апаратуў на гэту гадзіну, усетам сабраліся. І што-ж сталася? Віленская радіостанцыя па трэцій ужо беларускай песні, бяз лішніх аглядкі на якісь там забавязаныні хоцьбы да агульнавызначанай наперад праграмы, узяла ды выключыла сваю антэну з перадачы агульна, і з сваіх радіостанцыі, чамусыці вельмі падзнерзваваным гласам, авесыціла, што ўжо(!) надала аўдытую „песеняў палескіх“ ды што прыступае да ігры з грамафонных плітак: „wesele góralskie“, „umiar Maciek“ і інш. Уся гэта „аўдытая“ з грамафонных плітак трывала роўна да тae хвіліны, пакуль у Варшаве съпявала М. Забэйда, паслья чаго й Вільня ўключылася ў праграму агульна-польскую. Саставіўши ўсё гэта побач сябе кожны ясна разумее, што гэткае самавыключэнне Віленскай радіостанцыі напэўна на выплывала з пачуцця... звычайнай пашаны ейных кіраўнікоў хоцьбы да забавязаньняў сваіх собскіх цэнтральных уладаў. А можа гэтыя разбяжнасці толькі для людзкога вока? Хто гэта ведае?

— „Chryścijanskaja Dumka“ тыднёвікам? У апошнім нумары (№ 20) „Chryśc. Dumki“ знаходзімо вестку аб тым, што часапіс гэтыя робіць стараны, каб ад новага 1938 г. стацца тыднёвікам.

— А Суд не зацьвердзіў. Як мы ўжо падавалі, Віленскія адміністрацыйны ўлады сканфіскавалі дні 13.X.37 г. Камунікат № 7 Рады БНР — Беларускага Народнага Аб'яднанія з дні 2.X.37 г. Справу гэтай канфіскаты разглядаў на няйным паседжаныні Віленскі Акружны Суд

дня 10 г. м. І канфіскаты гэтай не зацьвердзіў. У матывах свае пастановы Суд між іншым зазначыў: „Суд на бачыць у зьмесце ўспомненага друку азнаку правства з арт. 93, 154 і 170 К. К. Асабліва ў жаданіні свабодных 5-ці прыметных выбараў і рэалізацыі правоў Беларусаў, прадбачаных у Констытуцыі няма ніякага заклікання да адбраныня ад Польшчы незалежнага быту або адарванні часці ягонага абліцу ці якога іншага праступства“. Рада Б. Н. А. (Вільня, вул. Завальна 1—2), атрымаўшы гэтую пастанову Суду, выдала Камунікат № 7 новым выданынем і рассылае яго кожнаму, хто гэтай справай цікавіцца, дарма. Да Камунікату далачана ўспомненая пастанова Суду ў арыгінае.

— Аб назовы вуліц Вільні. У Магістрат м. Вільні прыйшла просьба Беларускага Навуковага Т-ва, каб пры перайменаванні вуліц у будучыні былі ўзяты пад увагу імёны такіх асоб, якія звязаны ці то з самай Вільні, ці цэлым краем, ці з беларускай культурай наагул; напр. Леў Сапега, Др. Фр. Скарны, браты Мамонічы і г. д. і імёнамі гэтых людзей назвалі вуліцы м. Вільні.

— Беларускія нац.-соціялісты перанесліся ў Ліду. Паслья ведамай забароны працаўца беларускім нацыяналь-соціялістам у прыгрэнчай паласе, перанеслі яны свой цэнтр з Вільні ў Ліду. Там так жа выйшаў і чарговы нумар іхняга органу „Новы Шлях“ (№ 3(24)).

З нашых сёлаў і мястэчак.

— Бібліятэкі. Па ўсім краю цяпер разглядаюцца ў паветавых асьветных камісіях разглядаецца справа асьветы пазашкольнай. Гэтак напр. камісія такая ў Браслаўі пастановіла сартанізаваць аж 103 вясковыя бібліятэчкі. Тоё самае і ў іншых мясцох. Пажадана, каб жыхары з мясцоў дамагаліся ў гэтых бібліятэках і кніжак беларускіх.

У Літоўцаў.

— Стрымалі „Vilniaus Rytouis“. Віленскія адміністрацыйны ўлады ўстрымалі („завесілі“) літоўскую газету „Vilniaus Rytouis“, якая выходзіла двойчы ў тыдзень і на выданыне новай газэты тымчасам не пазволілі.

— Замкнулі Літоўскае Дабрадзейнае Т-ва. У другой палове г. м-ца Віленскія адміністрацыйны ўлады праводзілі даўкладную рэвізію Літоўскага Дабрадзейнага Т-ва і інстытуцыяў, якія гэта Т-ва вядзе. Па правядзеніі рэвізіі само Т-ва было зачынена і настаўлены дагляд над маемасцю Т-ва. Уладам Т-ва закідаецца, што пашыралі сваю дзейнасць на справы неабнятых статутам Т-ва.

У Палякоў.

— Прыйцелі судзяцца. Прыйцелі з колішняга ББ, як толькі яно развалілася, пачалі між сабой грызыціся на добрае. Асабліва дапякаюць сабе ўзаемна абларнікі й іхня прыслужнікі з аднаго боку і г. зв. „направа“ — з другога. Даходзіць і да суду. Гэткім цікавым судом ёсьць пачаты і прарваны суд Станевіскага проці Ул. Студніцкага на грунце гэтага суду сварацца між сабой дальшыя б. стаўлы санацыі, паміж катормі таксама прадбачыцца судовая расправа.

— У бок дэмократыі? У палове гэтага м-ца дзеячы П.П.С. хадзілі на аўдыенцыю да Прэзыдэнта Польшчы, яко-

му злажылі пісьменны мэморыял з рознымі дамаганьнямі. — Аб чым там гаворылася — мала ведама, бо газета, якая аб гэтым пісала, была сканфіскавана. — Скора пасля гэтага быў зменены Куратар Вучыцельскага Саюзу (ZNP); асонаўнага Куратара ня дражніць так вучыцялёў, як куратар папярэдні.

— Палітычныя працэсы у Любліне пачаўся 15 г. м. проці 39 асоб, якіх адвінавачваюць у дзейнасці камуністычнай.

У Украінцаў.

— Наддняпранская эміграцыя мела анагдай свой зьезд, на якім прыняла цэлы рад рэзольюцый, у катарых ярка малое цяжкае палажэнне украінскае справы ў Саветах і высказвае моцную „веру, што ў недалёкай збройнай барацьбе з Маскоўшчынай усе народы ад Каўказу і Туркестану да далёкай Пойначы пойдуть рука аб руку,... каб пабіць адвечнага ката вольных народаў Усходніх Эўропы — імперыялістичную Маскоўшчыну“.

З ВІЛЬНІ.

— Проці ў жыдоў. Паслья летняй перадышкі ў Вільні ўзноў пачынаюцца проціўжыдоўскія выступленія польскія эндыкса моладзі. Час-ад-час працэса моладзі перад жыдоўскімі крамамі сваівіць сваю варту („пікеты“), якая не дапускае кліентаў у гэтыя крамы, накіроўвуючы іх у крамы „хрысьціянскія“. Часта-густа здараюцца ўзноў выпадкі, што нязлоўленыя дагуту асобы падкідаюць у жыдоўскія крамы бутэлькі з съмядзючым газам. — 25 г. м. на Віленскім Універсітэце з'явілася рэктарскае распараджэнне, якое загадвае студэнтам-жыдам усёды у універсітэце займаць месца па левай стараніне, а на якіх — па правай. Грэба за значыць што за гэткае распараджэнне йшло змаганье больш году. Адзін рэктар Універсітэту (праф. Якавіцкі), не згаджаючыся на такое разъмішчэнне студэнтаў, нават зрокся сваім становішча, паслья чаго цэлы год урадаваў проф. Станевіч. Новавыбранны рэктар кс. А. Вуйціцкі наляганаў на эндыксаў ня вытрымаў.

Цэны ў Вільні

Зборжжа 25.XI.37 за 100 кгл.

Жыта	22.65—23.75
Пшаніца	28.50—30.00
Ячмень	19.00—20.25
Авёс	20.00—23.00
Грачыха	18.00—18.00
Мука пшанічная . . .	25.00—44.50
мука жытняя . . .	25.00—37.00
Вотрубы пшанічныя .	15.00—15.50
Вотрубы жытнія .	14.25—14.75
Лубін сіні	13.25—13.75
Семя лянное б. 90% .	45.00—45.50
Лён трапаны, Валож. .	1385—1435
Лён трапаны, Гародзей .	1385—1435
Лён трапаны Трабы .	1300—1340
Лён часаны Гародзей .	1940—1980
Кудзеля Гародзейская .	1420—1460

“Самапомач” выходзіць 10 і 25 кожнага месяца. ПАДПІСКА на „Самапомач”: да канца гэду — 3 зл. Асбони нумар 30 грашоў. Пры ўпісванні на адзін адрэс прычамся 5-цёх экзэмпляроў — па 2 зл. за нумар на цэты год (за 5 штук 10 зл., за 10 шт. — 15 зл.). Цэны абвестак паводле ўмовы. Грошы пераўыдаць „разрахунковым пераказам“ на картотэку № 10. Усякі пісьмы адрэсаваць у рэдакцыю: Вільня, Палацкая 9—4.

Рэдактар Інж. А. КЛІМОВІЧ.

Беларуская Друкарня „Ім. С. С. Скарыны“ ў Вільні: Завальная 1.

Выдавец: „БЕЛПРЭС“

